

проза

проза

Ільля Сін



...съпяць і мышкі, і стрыжы,
съпяць машины ў гаражы...

Фільмы

Я ванітаваў усю ноч, і рэдкія перадыхі, якія надараліся ў гэтым працэсе, маглі быць запоўненымі хіба наведваньнем лазенкі, трываючы ў дрыготкіх руках амаль поўную іскрыста-фіялетавай блявоціны мядиніцу, глядзець у сваё адлюстраванье на дне, паставіць кіпяціцца ваду для гарбаты ў электрычным імбрыку прайсьціся да супермаркету на суседній вуліцы заплаціць за электрычнасць і тэлефон паехаць на тую зялёныя каштаны кра уп

жывёлы што ўнутры такія *жывёлінкі* з пап'е-машэ але занадта шурпатыя праз рот яны пралазяць цяжка: гарчыць нібы ад недасыпелае хурмы

Нічога не застаемца
фільм скончаны
так-так
ФІЛЬМ СКОНЧАНЫ
Кабzon, як сказаў бы нехта ў такім выпадку

Вета спыняе машину ля знаёмага пад'езду і з дапамогай сваіх кароткіх упэйненых пальцаў лёгка спраўляецца з кодавым замком. Ліфт не працуе, і таму на чацвёрты паверх ёй даводзіцца падымацца па запляванай лесьвіцы.

Званок у дзверы. Адчыняе сам Артур. На ім блакітны джэмпер з надпісам «Love». Ніжняя частка адзеньня напоўніцу адсутнічае. У ягонай правай руцэ лічбавы фотаапарат, запалены экран якога сьведчыць, што Артур зусім нядаўна займаўся здымкамі – ды, мяркуючы па ўсім, быў акурат адарваны ад гэтай справы.

— Прывітаньне, — кажа яна.

— Прывітаньне. Заходзь.

— Я гатовая. Можна распранацца?

— Не, пачакай, у мяне тут ужо ёсьць адна. Зараз я трахну яе, а тады і з табой разъбярэмся.

Яны праходзяць у калідор. У адным з дзывярных праёмаў у супрацьлеглым баку кватэры паказваецца аголеная фігура. Гэта бялявая дзяўчына год васемнаццаці з прыгожым, амаль дзіцячым тварыкам, акаймаваным даўгімі валасамі. На адной з яе акруглых грудак відаць радзімку.

— Знаёмся, гэта Сьветка. А гэта мая жонка Вета.

— Мне вельмі прыемна, — кажа Вета і шчыра пасьміхаецца.

— Пасядзі ў тым пакой, — Артур адчыняе Веце аднай з дзывярэй у калідоры. — Можаш пакуль паглядзець «Жаночы клуб».

Артур загадвае Сьвеце прыніць паставу недвухсэнсоўнага харектару, адыходзіць да дзывярэй і робіць некалькі здымкаў. Потым ён здымает джэмпер, пачэсваючы валасатае чэрыва, бярэ дзяўчыну пад локаць, і разам яны зынікаюць у спальні¹.

Вета са скрыпам апускаецца на скураную канапу і ўключает тэлевізар. Яна глядзіць забаўляльную перадачу, не звяртаючы ніякай увагі на разъмераныя, бадай механічныя гукі, што даносяцца з суседняга пакою. Потым запальвае.

Вета таксама створаная паводле вобразу і падабенства Божага, і таму ёй таксама, як, напэўна, і вам, не падабаецца тое-сёе ў гэтым фільме. Аднак яна ня зрушваецца з месца. Выраз ейнага твару не выражает нічога, апрача чакання.

Хвілінаў праз дваццаць гукі сыціхаюць, і неўзабаве ў вітальні запальваеца сьвятло. Сьвета зьбіраецца – у гэты момант яна акурат апранае свае малюткі чырвоныя боцікі. Чутно шаргаценьне яе пластыковага пакунку, дзе, відаць, ляжаць пару падручнікаў па якой біямедыцыне.

— Гэй, захлопні, калі выйдзеш, — крыкнуў ёй Артур замест разъвітання і, пачэсваючы чэрыва, скіраваўся ў пакой, дзе сядзела Вета.

Але гэта ўжо іншая серыя.

— Напэўна, гэта тут, — думае К, імкліва пераадольваючы апошнія метры, якія аддзяляюць яго ад закутага ў непразрыстое школу шматпавярховіка. Позірк хлопца спыніўся на гэтым гмаху яшчэ з аўтобуснага

¹ Яго зноў ванітуе. Яму млюсна, ён ня хоча і ня можа ўсяго гэтага бачыць. Аднак фільм працягваецца.

прыпынку – будынак моцна кантраставаў з дабітымі хрушчобамі, што ўзялі яго ў аблогу.

За дзьвярыма ў непрыступнай сталёвой будцы сядзеў нейкі фраер у скуранцы, апранутай на касыцюм-трайку. Ён строга паглядзеў на К ды, не адводзячы вачэй, спытаў:

— А табе, патлаты, што тут патрэбна?

К, які быў трохі сумеўся, адкрыў рот, каб як мага больш рашуча патлумачыць мэту свайго прыходу. Але неўзабаве твар ахойніка на хвілю палагаднеў – акурат у той момант, калі міма яго прабегла двухметровая брунетка ў элегантным кароткім футры. Строгія позіркі з арсеналу гэтага мужчыны, мяркуючы па ўсім, прызначаліся зусім не для такіх, як яна.

— Вось бы з такой перапіхнуцца!.. – падумала раптам Н.

Але фантазіі на тэму спакушэння даўганогай прыгажуні былі прыпіненія тым самым уважлівым позіркам сек'юрыті. Гэта быў мажны каржакаваты мужчына сярэдняга росту гадоў трыццаці пяці. Ягоны гладка паголены твар усьцяж пакрыты драбнюткімі ямачкамі, і чырваванаватае адценъне скуры робіць іх асабліва непрыемнымі з выгляду. На ўказальным пальцы мужчыны можна заўважыць татуіроўку з праткнутым відэльцам сэрцайкам¹.

— Ведаце, гэта... на конкурс. Я па аў'яве, — мармыча К. Немаведама з чаго ён пасьпей не абы-як зъбянтэжыцца.

— А, мля, маладыя таленты! – ахойнік не па-доброму пасьміхнуўся.
– Ну ды ладна, праходзь. Як імя тваё, га, патлаты? Чакай, зараз пропуск выпішу.

Тоўстыя пальцы – сэрцам дагары – няўмела сьціскаюць асадку. Рука падарожнічае па бланку пропуску, пакідаючы нейкія цьмянныя знакі. Усё гэта працягваецца досыць доўга. Напружаныне падае.

— Ну давай, валі па тым калідоры, — ахойнік робіць нейкі няпэўны жэст квадратнай сківіцай. – Там падымешся на дзязвяты паверх і спытаеш Іваныча. Усёк?

К павольна пакрочыў праз вестыбюль, са зьдзівам аглядаючы яго амаль люстранныя съцэны. Гэта вялікае прастакутнае памяшканье з высокай столыню, асьветленае шматлямпавай жырандоллю ў форме вычварнай дзесяцігаловай жамярыцы. Наўпрост пад ёй вакол уласнае восі круціца трупік немаўляці – магчыма, нават сапраўдны. К пасьлядоўна адлюстроўваецца ў кожным з люстэркаў. Ён не сьпяшаецца. І не хавае зьдзіленьня.

— Вот, мля, лахоў з дзярэёні панаехала, — нягучна сказаў ахойнік, унурӯшыся ў сваё спід-інфо.

К шпульнуў у яго выпадкова знайдзенай у кішэні лімонкай, і амбалу адарвала нагу. Усё яшчэ зьдзіўляючыся хараству інтэр'еру, хлопец пашкандыбаў далей. Жалезныя дзъверы з выгравіраваным на іх нейкім няўцымным магічным знакам рассунуліся самі сабой, і К, зьдзіўлены, трохі прыпыніўся перад тым, як прайсьці праз іх.

¹ Паазяхаючы, ён думае пра сваё. Апісальныя сцэны і дыялогі ня вельмі яму даспадобы; праглядаючы фільмы на DVD, ён стараецца іх перамотваць.

Зрэшты, не на столькі, каб быць съціснутым паміж гэтымі створкамі, якія адразу ж няхільна пайшли на збліжэнне. Праўдападобна, што ў адваротным выпадку К давялося б застацца тут назаўсёды.

Ліфт, убачаны ў невялічкім тамбуры за дзівярыма, доўга ня слухаўся каманды, і калі ён урэшце дасягнуў дзяявітага паверху, фаланга ўказальнага пальца К ажно нацёрлася ад доўгага ціскання на разнастайныя пімпачкі. З гэтай прычыны ён нават не пасыпей уважліва разгледзеў рэкламны плакат дарагога адэкалону.

Калі хлопец выходзіў з ліфта, перад вачыма ўсё яшчэ быў элегантны каўбой з таго плакату, і бязрукая дзяўчына, з якой яны ледзьве не сутыкнуліся ілбамі на пляцоўцы, ня выклікала ў яго ніякай моцнай рэакцыі.

— Вазьмі-і-і мяне, — прашаптала яна, наблізіўшыся ўшчыльнью і правёўшы па ягонай скуранцы аголенымі грудзьмі. Але настрою ў К нешта не было.

— Прабачце, вы не падкажаце, дзе я могу знайсьці... здаецца, Іваныча? — нясьмела запытаў ён у адказ.

Але яна нібы не пачула яго ды працягвала свае дзіўныя рухі, падобныя да няўмелых японскіх танцаў — пэўна, паводле задумы, яны павінны былі спакушаць. К не звярнуў на яе ніякай увагі, і гук падзен'ня цела з лесьвіцы ён пачуў ужо за сыпіной, адышоўшыся кроکаў на дзесяць.

— І дзе цяпер шукаць гэтага Іваныча? — думаў К, шыбуочы па бясконцым калідоры, паабапал якога былі дзіверы з ерагліфічнымі шыльдачкамі. — Нават спытаць няма ў каго.

Урэшце, ён наўздагад торгнуў першую-лепшую дзівярную ручку. Яна была нерухомай — як, зрэшты, і другая ды трэцяя... На супрацьлеглым канцы калідору паказалася нейкая падазроная скурчаная постаць, і К на ўсялякі выпадак стральнуў у яе з РПГ.

Чацьвёртыя дзіверы вялі ў зусім маленкі пакой трохкунтнай кануі-саідалінай формы, інтэр'ер якога зьдзіўляў сваёй съціпласцю. За столом сядзела бабуля год сямідзесяці з хіміяй на зусім съсівелых ужо валасах. У яе руках была іголка, якой яна метадычнымі выверанымі рухамі пратыкала пашытаваныя на стале фігуркі з сала.

К спытаў яе пра Іваныча. Пасыля працяглай паўзы старая ўрэшце прыадкрыла свой абведзены ярка-чырвонай памадай рот, маючи яўны намер вымавіць пэўныя гукі:

— Ну гэта вам трэба далей прайсьці, у сто сёмы пакой. Да канца калідору, там будзе яшчэ адна лесьвіца з купідончыкам у лётным шлеме, па ёй падыміцесь на наступны паверх і збочце налева. Дарэчы...

Гэтае “дарэчы” засыпела К ужо ля самых дзівярэй — съцісла падзякаваўшы, ён быў рушыў да выйсьця. Але не спыніцца было б дужа няветліва.

— Дарэчы, вам швэдар не патрэбны, га? — спытала бабуля. — Турэцкі, з чыстай воўны.

К не пасыпей нічога адказаць, як старая ўжо выцягнула з-пад свайго стала вялізную клумку, даверху набітую рознымі шмоткамі. Неўзабаве і сам швэдар ляжаў на стале перад хлопцам.

— Гэта вы... бізнэсам тут трохі займаецца? — здагадаўся ён.

— Ну натуральна. Суседка з Польшчы возіць і мне дае на рэалізацыю. Цэны нашмат таньней, чым на рынку. Вось гэты там, скажам, будзе каштаваць недзе семдзесят, а я ўсяго за сорак аддам. Ну што, можа прымерыш?

— А кім вы, калі не сакрэт, працуец? — К не знайшоў ніякага іншага спосабу дзеля таго, каб зъмяніць тэму гутаркі.

І гэта сапраўды спрацавала. Бабуля стала распавядадзець сцэнар для нейкага фантастычнага трэйлеру, удаючыся ва ўсе яго дэталі і нават часам просьчы ў К парады. Распавядала яна вельмі нудна, агульнымі фразамі, ня надта заглыбляючыся ў сюжэт. Ды і, урэшце, трэба ж было ісьці шукаць Іваныча. Не хапала яшчэ гарбату з ёй піцу!

Але К не пасьпей нават прыдумаць спосаб уцёкаў, як у яго руцэ ўжо была гранённая шклянка, поўная зылёгку падсалоджанай празрыстай вадкасцю.

— Вось, глядзі сюды, — бабуля нахілілася над ім, даючы магчымасць адчуць пах нейкай мікстуры, што роіўся ў ейным роце. — Гэты хлопец — у сэнсе, галоўны герой — працуе маклерам... ці брокерам, халера яго разъбяры. Зарабляе добра грошай, і ўсё такое. Ён жыве ў вялікай трохпакаёвай кватэры непадалёк ад метро, якую здымае за трыста баксаў. У ваннай у яго вялікае люстра, кафля там, ну і гэтак далей. У вітальні вісіць прыгожы дыван...

— А якога колеру?

— Зялёныя карункі на залацістым тле. Яго хобі — боулінг, дайвінг, кіднэпінг. Герой прачынаецца шторанак а шостай гадзіне, робіць зарадку з дапамогай велатрэнажору, голіцца, сънедае, і скіроўваецца на працу. Звычайна ён апранае...

— Зялёны пінжал бяз гальштуку на смарагдавую кашулю з блёсткамі, амаль такога самага колеру нагавіцы, боты з кракадзілавай скуры, пунцовы плашч і кашнэ?

— Так, вы маеце рацыю. Звычайна ён карыстаецца метро, хаця зредчасу не адмаўляе сябе ў задавальненіні праехацца на таксоўцы. Некалі ён меў намеры купіць машыну і нават сабраў ужо быў досыць грошай дзеля першага ўнёску, але... іспыт на правы праваліў, і пасля гэтага зайдзе сапраўдны страх перад ДАІ ды ўсім, што з ім звязана. А што адбываецца далей?

— Аднойчы, выправіўшыся на працу, ён праходзіў паўз шэраг камкоў на трамейбусным прыпынку. Гарадскія службы акурат рамантавалі асфальт у гэтым месцы, і паколькі герой заглядзеўся на рэкламу новага тарыфу мабільной сувязі, ён не заўважыў маленъкую выбоіну. Яго нага, абутая ў дарагія боты з кракадзілавай скуры, якія выглядалі з-пад толькі што адпрасаваных нагавіцаў з блёсткамі, ледзьве не па самае калена ўвайшла ў рыхлы пясок. Ён ня ведаў, як выкруціцца з гэтай сітуёвіны — зьяўляючыся на працу ў такім выглядзе не выпадала, а часу зайсьці дахаты ужо не было.

— І што ж тады ён вырашыў зрабіць?

— А вам хіба ня ўсё адно — калі шчыра? Ягоная праблема, хай сам і разъбіраецца...

К падкрэслена ветліва, хаця і халодна, разъвітваецца з бабулькай ды, асьцярожна зачыніўшы дзъверы ў яе кабінет, працягвае свой рух па калідоры. Яго канца, пра які казала старая, усё не было — як, натуральна, і лесьвіцы з купідонам. К хацеў ужо быў адчыніць яшчэ адных з дзвярэй, каб перапытаць, але¹

¹ Ён зусім занудзіўся ды выйшаў папаліць.

на паржаўленым коле ад «жыгулёў» яшчэ тлеюць рэшткі малюткага цяпельца, але няўхільнасьць халадэчы

у гэтym закінутым доме бяз даху так шмат вільгаці і цвілі ўсё гніе гукі яе голасу пакуль чуваць праз прыадчынену дзвёры але яны становяцца ўсё цішэйшымі і неўзабаве сыціхнуць зусім

з маёй падранай цэлафанавай абалонкай вольна гуляеца вецер ці чуеш ты як шабуршыць мой цэлафан?

прабач, мая ясачка, я

Я выконваў тады галоўную ролю. Сыпярша здымкі праходзілі ў кітайскай рэстарацыі, там мы сядзелі з Н за столікам у цэнтры залы, побач з жалезным дракончыкам, і размаўлялі пра справы. «Я ведаю сабе кошт» – сказаў я, нязмушана дэмантруючы сваю галівудскую ўсьмешку. Потым мы пайшли ў суседні стрып-бар. Я пачуваўся вельмі ўпэўнена. Мне вельмі спадабалася, як я пажартаваў пра котачак. Н доўга съмяяўся і сказаў: «Ну ты даеш!».

цяпер халадэча

Falling towers

Jerusalem Athens Alexandria

Vienna London

Unreal

Вежы майго гораду руйнуюцца назьдзіў хутка па ягоных ходніках чуваць перагуд гэта вока: яго нішто ўжо не трymае ў вачніцы на майм заплытым твары яно падае ўнутар яно падае долу і цяпер коціца грукоча па вуліцах гэтага няіснага места вось псеўдагатычны шпіль на гмаху крамы падае долу трушчицца трушчицца пераўтвараеца ў гурбы съмецьця бетон пераўтвараеца ў пясок.

Мае гнілья папяровыя вантробы вывальваюцца вонкі, я губляюся сярод гэтых пачварных дэкарацыяў, я губляюся сярод гэтых пачварных дэкарацыяў. Мае вусны варушацца варушацца. Я губляюся сярод гэтых пачварных дэкарацыяў.

Чуюцца краплі вады – адзінае, што абнадзеівае.

Зрэшты, заўтра зноў мае дублі. Мы здымаем вясёлае і нязмушанае кіно, гэткую маладзёжную камедыю. Мы робім яе гады чатыры, мо і болей – я, Аліна і Чэсік. Мая роля бадай эпізадычная, у іх лепшыя ролі, хаця на экране мой аголены азадак зьявіцца буйным планам разы трэ, ня меней, і мне нават давядзенца здымашь скальп з аднаго бамжа. Спадзяемся, стужка прынясе аўдыторыі процыму прыемных пррphhr імгненняў ды пераканае вас у tym, што ў жыцьці нямала съветлых імгненняў імгненняў прххпрххпрххпрххпрххпрххпрххпр

...фвфффана¹, што ляжыць наўпрост пасярод студыі. Сьвета, якая ўвесе гэты час падтрымлівала К за руку, асьцярожна надзяе яму запэцканую чырвонай фарбай будзёнаўку.

¹ Вяртаючыся ў залу і спрабуючы адшукаць якое вольнае месца, ён не глядзеў на экран вельмі ўважліва, каб не спатыкнуцца аб нябачнную ў цемры прыступку ды ня грымнуцца долу, забясьпечыўшы ўсіх прысутных куды цікавейшым за гэты фільмец відовішчам.

— Калі скажуць “матор”, вы павінны схапіцца рукамі за галаву і грымнуцца на падлогу, — тлумачыць яна. – Паспрабуйце.

К хапаецца за галаву і ненатуральна валіцца на падлогу. Станіслаўскі, паглядзеўшы на гэтую сцэну, сказаў бы, мусіць, сваё знакамітае “Ня веру!”.

— Ну як табе, Віця? – Сьвета крычыць рэжысёру, схаванаму ў адмысловай рубцы на вышыні дзесяці метраў.

— Ніяк. Ладна, сыходзь з кадру, там разъбярэмся. Матор!

...К завальвае сцэну два разы запар. Сыпярша ён хапаецца за галаву і падае яшчэ да таго, як пачуліся кулямётныя стрэлы, потым, наадварот, прымушае кулямёт тарахцець занадта доўга. Бядак так зъянтэжыўся, што ў трэці раз, атрымаўшы кулю ў галаву, ён з хвіліну нерухома стаяў, абхапіўшы сваю будзёнаўку абедзвюма рукамі, і ўжо потым пляснуўся на калені.

Усё гэта адбываецца ў лістападзе, якітым годам выдаўся надта дажджлівым. Жыта ўжо даўно было сабранае, і на полі засталіся адно парэшткі каласкоў. Дывізія чырвонага камандзіра Катаніна паволі адступае на Усход, ведучы адчайныя баі з нямецкімі інтэрвентамі. У атрадзе, якім кіруе К, ужо амаль скончыліся патроны. З яго роты, што да апошняга прыкрывала адступленне асноўных частак, засталося ўсяго чалавек дваццаць. Яны паволі, не разбіраючы дарогі, валакуцца па размытых дажджамі калдобінах. Адступленне цягнецца вось ужо другі тыдзень. Яны вельмі стомненыя і галодныя.

— Эй, начальнік, кажысь, акружают, падлукі! – крычыць раптам Ванюша, хлопец год дзевятнаццаці з-пад Разані.

К падняў галаву і ўбачыў маленкія фігуркі ў шлемах з вострымі пікамі, якімі літаральна кішэў схіл, куды паціху караскаўся атрад чырвонаармейцаў.

— Со всэх старон аблажілі! – вохкае каўказец Ашот. – Ню, камандыр, рэшай, что дэлат будэм.

Чуюцца першыя стрэлы. К задуменна азіраецца. Вакол усё яшчэ пануе восенская ціша – хация ўжо трохі парушаная гукамі вайны. Вечер няўмольна гайдает самотную рабіну, што стаіць пасярод поля. У небе відно чараду апошніх качак, якія выправіліся на поўдзень.

Перад вачыма праплывае Зоська Пяцілетава. Яе выразныя рысы твару, нібы вытачаны лепшым разъбяром іхній вёскі, стан... Яны пазнаёміліся на паседжаньні Камітэту беднатаў і паабязвалі адно адному, што абавязкова пажэняцца, калі ворагі будуць разьбітыя. А ўжо на наступны дзень К прызвалі на фронт баараніць сваю Радзіму ад акупантай.

— Так, тваю маць, стоп камера! – кричыць рэжысёр. – А ну-ка прэкраціце эту муйню! Поўная прафанацыя!

Адбываецца непрацяглай спрэчка сярод здымачнай групы, пасыля якой рэжысёр наўздагад выцягвае са стосу новы сцэнар. Неўзабаве праца распачынаецца наноў.

К апранаюць у спартовыя порткі і падрапаную скуранку ды ўзьдзя-бурваюць яму на галаву чырвоныя брыль з надпісам “Чыкага булс”. Цяпер ён – дробны рэкецір, які закахаўся ў каханку злодзея ў законе, якая насамрэч зьяўляецца лесьбіянкай. Ён стаіць ля ўваходу ў прэстыжную саўну, трymаючы ў руцэ букет кветак.

Жанчына ў футры, да якога, па задуме яго стваральнікаў, абавязкова павінен дапасоўвацца эпітэт “шыкоўнае”, выходзіць на ганак першай, і гэта дае К доўгачаканы шанец. Але зрабіўшы ўсяго пару кроکаў, яна

спыняеца, каб прыпаліць доўгую цыгарэту. А ейны хахаль лёгкі на ўспамін.

Яны нясьпешна дэфілююць да стаянкі, пра штосьці перамаўляючыся. К паспявае схавацца ўнутар вялізнага рэкламнага шчыта, і гэта дазвале яму застацца незаўважаным. Ён чакае, прысмактаўшыся сваім позіркам да каханай.

— Гэй, ну што ты нібыта драўляны? — крычыць у мегафон рэжысёр.

— Ты ж на бабу глядзіш, цябе ажно калбасіць павінна. Згадай якія соплі са свайго жыцьця, калі на тое пайшло.

К напружыўся і стаў згадваць. Як назло, нічога прыдатнага ў галаву не прыходзіла. Хаця... Неяк у яго папраўдзе здарылася падобная гісторыя — з аднакласніцай Зінай, якая пасля школы паехала ў сталіцу і выйшла замуж за ды-джэя “Рокса”. Тады К адчуваў сябе папросту Бельмандо з таго фільму. Але Зінка яго тупа паслала.

І вось, жанчына ў футраной мантыі праходзіць акурат паўз яго. Яшчэ хвіля, і каханая праміне — праміне, магчыма, назаўсёды.

К доўга ня можа рашицца. Страх перад амбаламі-ахоўнікамі, якія ідуць паабапал яе, на секунду перамагае магутнае пачуцьцё. Але ўрэшце...

— Каценька! Каханая! — крычыць ён, кідаючыся ёй напярэймы.

Ад нечаканацыі жанчыну ажно перасмыкнула. Ахоўнікі разгублена застылі на месцы.

— Віця! Хлапчынё ты маё! — яна падае ў абдымкі да К і пачынае што ёсьць моцы раўсыці. — Пакінь ты мяне, грэшную, пакінь...

— Во, нармальная пайшла дастаўшчына! — гучна кажа рэжысёр. — Давайце далей калбасыце.

Каця падае на зямлю і пачынае біцца ў істэрыцы, ладна падмяўшы пад сябе і К, які важыў разы ў паўтара мень за яе. Злодзей у законе неахвотна абарочваеца і загадвае ахоўнікам разабрацца з нахабам¹.

Дзеля гэтага ім трэба хаця б трохі суняць ашалелую кабету — бо пакуль яна служыць для К надзейней заслонай. Але як толькі яе далікатна паспрабавалі адцягнуць, Каця ўстае на рукі і адным раптоўным ударам даўгімі абцасамі робіць абодвух ахоўнікаў аднавокімі. Яны нейтралізаваныя, і таму выходзяць з кадра ды пачынаюць паліць.

— Каця! — хрыпіць яе хахаль. — Каця! Паехалі са мной.

— Не! — крычыць кабета, ускокваючы на ногі. — Ня будзе болей табе мяне! Заблытаў ты мяне ў сваю сетку, душу маю грэшную купіць хацеў. Даволі!

К агаломшана назірае за гэтай сцэнай збоку, спуджана прыўзняўшыся на карачкі.

Бандзюга асядае на калені і таксама пачынае плакаць. Дакладней, у яго атрымліваецца нейкі глухі рык. У гулкім месіве чутныя слова “ды я ж табе ўсё зрабіў”, “ды я ж цябе, съцерву, у Парыжы чыста

¹ Ну нарэшце, думае ён. Зараз пачнеца махалава!

² Яго таксама схаланула гэтая вельмі эмацыйная сцэна. Ён нават адклаў на час убок пакуначак чыпсай.

апрануў”, “ды ты мяне на нейкага сапляка”...² Словы прамаўляюцца вельмі хутка, без усялякіх паўзаў.

З Кацяй здараецца чарговы прыступ істэрні, падчас якога яна крычыць, што за брудныя баксы не прадаеца. Потым, у падмацаванье сваіх словаў, кабета зъдзірае з сябе цяжэзнае футра. Элегантны касыцюм ляціць на сънег усьлед за ім, выяўляючы прыгожае бікіні, што пакрывае амаль плэйбоеўскія формы.

Гэтаксама хутка пазбавіўшыся абутку, Каця становіцца басанож на сънег і пачынае рабіць фізкультпрактыкаваныні: р-раз, два, тры, чатыры... Злодзей рэфлексійна ўздрыгвае сінхронна з ёю. К наўколенцах падпоўз да яе ды сіліўся абняць за ногі.

— Добра, добра ідзе, давайце болей імпэту, — прамаўляючы ў свой мацюгальнік, рэжысёр задаволена паціраў рукі, — А гэта яшчэ што за муйня? Што за мудзіла съятло ўключыў? Хто дазволіў?

— Я-а-а да-азволіў! — гучны голас сыходзіў аднекуль згары, і гэта спараджала дадатковы акустычны эффект.

— Вадзім Пятровіч... — голас рэжысёра ўмомант асеў на дно акіяну.

— А ты, Карвухін, ізноў за старое, так? — злараднічаў дзесь бясплотны голас — Ізноўку халтуру гоніш на чужой тэхніцы!?

— Вадзім Пятровіч, я.... — мармытаў звар'яцэлы ад страху рэжысёр.

— Я... зараз усё патлумачы....

— Тлумачэньяў у вас ніхто ня просіць, — сказаў бы адрэзаў голас.

— Давай, Дзяніс.

Кацін парык падае долу. Аднаго рэзкага руху аказваеца дастаткова гэтай істоце, каб зъдзерці маску. Твар, які хаваўся пад ёй, падаўся К аднекуль знаёмым.

К зыніякавеў ад зъдзіўленыня. Перад ім стаяў той самы сек'юрыці, якому праз яго стараныні давялося зъмяніць нагу на пратэз. Зрэшты, ён выглядаў хлопцам, задаволеным жыцьцём.

А тое я ўжо зъдзівіўся, чаму ў гэтай кралі такія моцныя абдымкі, падумаў К.

Не звяртаючы на яго ніякай увагі, ахойнік спрытна падняўся ў рэжысёрскую рубку. Неўзабаве адтуль пачуўся страшэнны лямант і заклік аб літасці, а потым — гук падзеньня цела. Потым ахойнік спускаеца, хапае Съветку за валасы ды некуды яе валачэ, не зважаючы на млявы супраціў.

К карыстае зручнай нагодай, каб ізноў схавацца паміж неонавых панеляў рэкламнага шчыта. Як выявілася, схованка была абраная вельмі ўдала — неўзабаве адбываеца зъмена дэкарацыяў, і шчыт засоўваюць кудысьці ўглыб пляцоўкі.

Пару хвілінаў вакол усё ўсё. Аднекуль здалёк чуюцца гулкія гукі — гукі крохаў і нясьпешных размоваў. У К неяк самі сабой заплюшчваюцца вочы — у электрычны ён толкам ня выспаўся. К бачыць сон. Яму съняцца гонкі “Формула-1”. Карцінка мала адрозніваеца ад таго, што зазвычай паказваюць па “Eurosport”. Нудны голас каментатара прамаўляе нейкія імёны ды лічбы на незразумелай для К мове.

К ізноў ідзе па тым самым (альбо вельмі падобным да яго) калідоры, паабапал якога аднолькавыя дзъверы з няўзядмымі надпісамі. Раптам нейкае драбноцьце на ідэальна вымытай падлозе прыцягвае яго ўвагу. Да гэтай кропачкі застаеца ўсяго два-тры крокі. К нахілецца. У ягоных пальцах апынаеца трохі ссохлы чалавечы палец, пазногаць

якога пакрыты бэзавым лакам з чырвонымі крапінкамі. Відаць, кабета, якой ён колісъ належыў, ня так даўно рабіла манікюр. К, трохі павагаўшыся, кладзе палец сабе ў кішэню – на ўсялякі выпадак.

Цяпер ён толкам ня ведаў, куды яму ісьці, а спытаць тут зусім не было ў каго. У гэтай частцы калідору съцены роўныя, і нічога падобнага да дзьвярэй, у іх няма. Гэтак цягнецца вельмі доўга, некалькі сотняў метраў, паварот за паваротам.

К вельмі хоча паліць, але ён баіцца рабіць гэта ў недазволеным месцы – хаця за апошняյ дваццаць хвілінаў ён не сустрэў тут ніводнай душы. Урэшце, хлопец не вытрымлівае ды, палахліва азіраючыся, выцягвае пачак “Гродна”. Зрабіўшы колькі прагных зацяжак, ён кідае бычок на падлогу і адразу прысьпешвае хаду.

“Нічога, вось возьмуць мяне ў кіно здымкаць...

Пакой, у якім два карлікі ў белых съліняўчыках глядзяць адзін на аднаго. Дзяўчына бярэ бензапілу і павольна падыходзіць да Глебіна. Дагары ўзылятае напаўраспалы труп асьлянятка, да якога прымацаваныя паветраныя шарыкі¹.

Вечар. Па тэлевізары ідзе баявік, за вокнамі дождж.

Мая плоць сълявае для мяне як Майл Джэксан.

Якія кветкі вырастуць на гэтым рыхлым гародзе?

І колькі соку высмакча з мяне тое ванітнае хараство?

Мая плоць сълявае для мяне.

Яна цвіце, мяняючы свой колер бы брусьельская капуста.

Яна пахне, яна фіялетавая, а потым смарагдавая і нечакана індыга.

Мая плоць паказвае мне мульцікі, і я съмлюся.

Яна расьце бы ракавая пухліна яе пяшчотныя рукі пахнуць абрыкосам яна абдымает мяне і цалуе ў шчочку.

колькі каштуе цэлафан з маіх вачэй?

ты плачааш ты памерла марскія съвінкі зъелі мой сынікеры ты адчуваеш нібы ўсё паслья

нястача любові

чamu?

мае сасуды лопающа з мяне навонкі пырскае съмерць бы вадкі клейкі тлушч паволі цэдзіцца сплывае долу брудзіць ўсё вакол

колькі съмерці я маю ў сабе?

Хто вызваліць мяне ад гэтага цела съмерці?

Я засынаю і бачу ўсе свае цацкі, прыклененые да мяне скотчам. Я падскокваю на месцы, нібы апараная курыца. Мае цацкі мне перашкаджаюць, цяруцца паміж ног; яны такія нягелія.

Хто вызваліць мяне ад гэтага цела съмерці?

sicksicksick

¹ Мяркуючы па тым, што з будкі кінамеханіка чуваць съмех, там здарылася нейкая непаладка. Ёй наступствуюць некалькі хвілінаў цемры і маты.

² — Алё... Не, я кіно гляджу... Ды так, хіба месцамі... Грузілава нейкае... Давай вырульвай... Буёу сто! Хутчэй давай... Не, я “тройку” нелюблю, вазьмі лепш “дзяявітку”. Ну давай, ўсё.

За наступным паваротам К бачыць жанчыну бальзакаўскага ўзросту, якая папраўляе перад люстэркам свой элегантны скуранны станік. К пы² можна зна купі

— Ціраўдаэфект неаоны н аазаура н рэтаўі якую шояу еым ап добы.

Жанчына гучна съмьецца, дэманснуючы пластмасавыя галівудскія зубы. Яна просіць К паднесці да дзывярэй сваю пяціметровай даўжыні мантыю: маўляў, сёньня тут яшчэ не прыбіралі, а бруду за дзень пананосілі цэлыя тоны.

Аргументацыя ёю была абраная няўдалая — на падлозе не знайсьці ані пылінкі, — але К не пярэчыць. Яны ідуць па калідоры ў зваротным кірунку — паўз зачыненых дзверей; большасць з іх, глумачыць жанчына, несапраўдныя, і калі фарба, якой іх намалявалі на сцяне, блекне ад старасці, у гэтым можна пераканацца.

Ён пытае, ці доўга ім яшчэ ісьці. Яму вельмі хацелася б сёньня ўсё ж патрапіць да Іваныча. Пагатоў К прыйшоў сюды па пэўнай справе, і апошняга яму ня варта забываць — у якія б сітуёвіны ён ні трапляў.

Але ж яму цяжка наважыцца развязітацца ды пайсьці сваім шляхам — гэтая кабеціна, відавочна, прызвычайлася, каб ёй падначальваліся.

Мусіць, яна тут свой чалавек, падумаў К. І гэта значыць, што ў яе можна распытаць пра Іваныча.

— Ня варта грэбаваць ніводнай магчымасцю, — кажа сабе К. — Пагатоў, калі ад гэтага залежыць уся твая кар'ера.

— Ён таленавіты хлапчук, — нетаропка прамовіла незнаёмка, напаўзірнуўшыся да К. — Нядайна яго нават перавялі ў секцыю 13Б. А вы ўжо нешта пасьпелі сыграць? Цікава, якое вашае ўлюбёнае амплуа.

Апошняе слова ў яе выкананыні было падобным да журчання вады з прарванай іржавай трубы ў іх mestачковым мікрараёне. Пачуўшы пытаныне, К, натуральна, сумеўся. Зрэшты, падобна, такая ягоная рэакцыя была цалкам чаканай для суразмоўніцы.

— Я... Ну так, трошкі паспрабаваў сябе ў невялічкім тэатры. Граў Ленскага, — хлусіў ён.

— Ну Ленскі — гэта гаўно, малады чалавек, — жанчына павярнулася да яго перад тым, каб паставіць сваю нагу на эскалатар, стылізаваны пад гіганцкую мясарэзку. — Асьцярожна, не адставайце.

Падняўшыся на наступны паверх, яны ўвайшлі ў маленъкія жалезнія дзвері, адчыніць якія можна было адно з дапамогай адмысловага коду. Ахойнік, які сядзеў за імі, ветла кіўнуў спадарожніцы К ды падазрона аkiнуй позіркам яго самога.

— Вы разумееце, у чым сэнс нашай прафесіі? — раптам запытала кабета. — Вы разумееце, якое крэда мусіць мець кожны, хто ёй займаецца?

К разгублена павёў плячыма. Яго гэтая філософія ўжо нахер забэмбала.

¹ Апрача яго, гледачоў у зале болей не засталося, і механік вырашае скончыць сеанс раней часу, каб пасыпець да закрыцця ў краму па шпікачкі “Апетытныя”, пра якія ён марыў сёньня з самай раніцы.

— Бяз гэтага вам ніколі ня стаць сапраўдным майстрам сваёй справы. Вось, глядзіш.

Яна павярнула адну з ручак на разьмешчаным пасярод пакою пульце кіраваньня, і на К у момант высалапліся пару сотняў вачэй. Нейкія істоты месцыліся ў насыщенных стэлажах, яшчэ імгненъне таму прычыненых жалезнымі засадкамі.

Жанчына хутка агаліла свае ненатуральна вялікія грудзі ды па чарзе пачала карміць гэтых пачварак. Ад радасці яны падскоквалі на сваіх курыных лапках ды лізалі цыцкі языкамі, што высоўваліся з абсолютна чалавечых галаваў.

К стала сумна. Ён націснуў на старт, і яго гоначная машина ў момант сарвалася з месца, пакінуўшы нягеглай настаўніцы адно слуп дарожнага пылу.

К ізноў ідзе па лабірынце калідораў. Насустрach яму бяжыць маленькі і вельмі мілы сабачка. Хлопец нават пашкадаваў, што ў яго не было з сабою кавалачка чагось смачнага, але калі зъвярок ужо зусім да яго наблізіўся, ён раптам рассыпаўся ў прысак. Потым да¹

Ён заплюшчвае вочы, адчуваючы, як стары армянскі канъяк паволі пранікае ў ягонае нутро, прыемна апякаючы дзёсны.

Ён адзін Марына паслушай

На восем паверхаў уніз, на два ўгару, на тры гектары ўправа ад галоўнага ўваходу і аж да зялёнага паркану ўлева, узад на лапік, дзе разьмешчаны хай сабе ўжо састарэлы, але збольшага спраўны аўтапарк, раскінулася ягонае валадарства, кажа ён (бачыш Марына). Там ёсьць амаль усё на свеце — і паветраныя шары, і джунглі, і безгаловыя пігмеі, і палацы прэзідэнтаў, і аднаполае каханье, і лімузіны, і сямейнае щасціце, і здаровыя зубы, і басейны з пальмамі — дай ці мала што яшчэ?

Зрэшты, калі чаго й няма, можна даць адпаведзенae распараджэнне Рэгіне Браніславаўне або наўпрост маныцёру Лісаву. Збацаць усё, што заўгодна, для іх не проблема, хаяць бюджетных сродкаў апошнім часам стала моцна бракаваць на зыходныя матэрыялы, і кардон даводзіцца купляць брунатны, найтаньнейшы.

З роту Ваніматава цурчыць струменьчык крыві. Яго галава звісае з прыступкі подыуму, на якім месцыцца дырэктарскі стол. Ніхто так і не прыйшоў, каб прыбраць у кабінеке, і таму цела гэтага амбіцыйнага хітруна застанецца тут, мусіць, надоўга.

Чуеш Марына во так во мы яшчэ

Вечер прарываеща скрозь разьбітую шыбіну ў цёмным калідоры. Каска на галаве амерыканскага дэсантніка, зробленая з пап'е-машэ, гулка брынчыць, калі падчас свайго броўнаўскага руху па абдзёртай дывановай дарожцы яна натыркаеца на алюміній згрувашчаных ля дзъвярэй у мантажную сярэднявечных дасьпехаў. Марына хадзі да мяне выгіны твайго цела і ладныя формы хачу

Ён куляе яшчэ кілішак, адчыніяе ў сваім кабінеке фрамугу і крычыць:

¹ Гл. Лк. 16, 19-31.

— Марына! Марына! Марына! Марына!
І хаця ўжо вельмі позна, ён ведае, што наўрад ці парушыць чый-коль-
вечы сон.

Сыпяць і мышкі, і стрыжы, сыпяць машыны ў гаражы, сыпяць трохвокія
монстры, сыпяць супермэны і секс-сімвалы нацыі, сыпіць, падклайшы пад
галаву ватоўку, Біл Гейтс, і тая заўсёды шчаслівая бландыначка, і
бляявы хлопчык, які верыць у свой жыццёвы посьпех, і лейтэнант
Сябровін, і

Старэчыя пальцы спарадычна краталаюць то адзін прадмет, то другі з
тых, што ляжаць на журнальным століку – акуляры, мабільнік, кальку-
лятар, альбом для візітовак, ізноў акуляры. Скура фалангаў адчувае, як
сэнс паволі, але несупынна, пакідае гэтые рэчы, як іхняя *чалавечнасыць*
няўхільна зьнікае, і яны становяцца чужымі. Ён ведае, што такое адчуд-
жэньне спазнаюць і самі ягоныя пальцы – раней здатныя як да ращучых
жэстаў, гэтак і да легкадумнае вёрткасці, ягоныя ногі, упэўненыя крокі
якіх былі чутныя ва ўсім будынку, язык, вушки...

Фільм будзе скончаны – незалежна ад таго, якую ролю ты ў ім вы-
конваў.

Хутка, відаць, давядзеца прасіць жабрака Лазара аб невялічкай пас-
луже — хаця наўрад ці той дасыць рады дапамагчы¹.

